

Прыватная калекцыя гармонікаў Mіхaila Слізкага яшчэ год таму запаўняла ледзь не ўсю іх з жонкай двухпакаёвую кватэрку. Калекцыя дэманстравалася на фестывалі "Звініць цымбалы і гармонік" у Паставах, экспанавалася ў Беларускім дзяржаўным музеі тэатральнай і музычнай культуры. А нядайна на яе базе адкрыты Музей гармонікаў у БДУ культуры.

Mіхайл Слізкі праз усё жыццё пранёс сваё захапленне музыкай і песняй, любоў да роднага краю і народнай культуры. А да ёсця ён яшчэ і з ліку тых людзей, якія не губляюцца ні ў якіх жыццёвых абставінах, усюды, як гаворыцца, знаходзяць сябе, пры гэтым умеючы зацікаўцца і ўцягнуць у арбіту сваіх інтарэсаў тых, хто побач.

Нарадзіўся Mіхайл Слізкі ў сям'і сельскага скрыпача ў вёсцы Чыгры, што недалёка ад Вялынічаў. Бацька ў ансамблі з гарманістамі іграў на ўсіх вясковых святах, маці выдатна спявала. Таленты бацькоў перадаліся сыну, з той толькі розніцай, што Mіхась з маленства захапіўся не скрыпкой, а гармонікам.

25 гадоў праслужыў Слізкі ва ўзброненых сілах. Але дзе б ён ні служыў — у Мінску, у Маладзечне ці падмаскоўных

Люберцах, у Польшчы ці Германіі, — заўсёды спяваў у самадзейных харах, іграў на гармоніку. А ў час водпускання наземнага збіраў народныя песні і танцевальныя мелоды.

Яшчэ за час службы ў ГДР даволі добра вучыў немецкую мову. Потым удастканаліў веды ў інстытуце замежных моў у Мінску. І пасля дэмабілізацыі з арміі працаўваў настаўнікам "немцам", перафедры народна-інструментальнай творчасці.

Як гарманіст і спявак атрымаў прызнанне пасля першага ж выступлення ў Мінску. І неяк адразу і натуральна M. Слізкі ўвайшоў у кола сталічных фальклорыстаў, народных музыкаў, наву-

коўцаў, якія працуяць у гэтым на-
кірунку. Быў удзельнікам ансамбля
"Мінскі гармонік" Палаца культуры і
спорту чыгуначнікаў, хору "Родніца" і
гурта "Тутэйшая шляхта" БДУ. Пры Бе-
ларускім саюзе фальклорыстаў, адказ-
ным сакратаром якога неўкі час ён быў,
стварыў ансамбль "Гармонія".

Пасля была праца ў Інстытуце пра-
блем культуры, у каледжы мастацтва. А
тры гады таму рэктар універсітэта куль-
туры Ядвіга Грыгоровіч працавала Мі-
хайлівна Іванавіч пасаду выкладчыка ка-
федры народна-інструментальнай твор-
часці.

І вось тут, у вучзбана-творчай лабара-
торыі кафедры, і знайшлося месца для
ягона... Музея гармонікаў. Так, музей!

Сёння ў ім — 60 інструментоў, сабраных

M. Слізкім з пачатку 90-ых гадоў.

Адкрыўся музей з месяц тады, але

ўжо набыў вядомасць. Дарэчы, аднымі з
першых наведнікаў яго быў міністр куль-
туры РБ Леанід Гуляка і міністр куль-
туры Расійскай федэрациі Міхаіл
Швыдкі.

Калекцыя гармонікаў Mіхайл Слізко-
га — гэта і яскравае відовішча, і гісторыч-
ная памяць, і, сама сабою, скарбница ча-
роўных гукаў. Больш за ёсё ў калекцыі
інструментаў выбітных беларускіх май-
строў, што зроблены ад пачатку і да кан-
ца ўручную. Сярод іх — Міхась Гайдукеві-
ч, Аляксандр Красеў, Васіль Размысло-
віч, браты Мазанікі. Ёсьць інструмент вядо-
мага веткаўскага майстра Пятра Пры-
ходзкага (сёння па бацькавай тэхналогіі ро-
біць гармонікі ягоны сын Рыгор, таксама
народны майстар). У калекцыі шмат гар-
монікаў, выпушчаных у розныя гады Ма-
ладзечанскай фабрыкай музычных
інструментаў. Ёсьць гармонікі вядомай на
ўесь свет шуйскай фабрыкі, што ў Іва-
наўскай вобласці Расіі, ёсьць гармонікі ту-
льскай фабрыкі, першыя інструменты
якія з'явіліся яшчэ ў першай чвэрці XIX
стагоддзя.

Ялецкі раяльны гармонік M. Слізкому
прывез з Расіі саліст опернага тэатра
Сяргей Франкоўскі. А вось петраградская
трохрадка — ёй калі 100 гадоў. Яна калі-
сыць належала трам пакаленням гарманіс-
таў Рабізашу з гарадскога пасёлка Варапа-
ева Пастаўскага раёна. Вось немецкі банд-
аніён вытворчасці 40-ых гадоў мінулага
стагоддзя. Сучасны высакакласны гармо-
нік аўстрыйскага майстра Петра Штах-
ля з Граца. Інструмент — падарунак
аўстрыйскіх сяброў Арнольда, Готфрыда
і Фрыдрыха, з якімі Mіхайл Іванавіч здру-
жыўся падчас сумеснай работы ў альпій-
скім летнім лагеры міжнародной аргані-
зацыі "SOS "Дзіцячая вёска". Старэн-
кі — ці то італьянскі, ці то іспанскі гармо-
нік — падарунак сябра, такога ж энтузіа-
сты з украінскага горада Жышкай на
Чаркавщине Івана Сухога.

А яшчэ — тры гармонікі жытомір-
скай фабрыкі музычных інструментаў:
"Украіна", "Марычка" і "Вясна". Сара-
таўскі гармонік са званочкамі. Найноўшы
тульскі гармонік. Мяне проста скарыў
аксамітавы "голос" апошняга. Гармонік
трохгалосны, мае поўны храматычны рад,
і на ім можна іграць амаль як на баяні. Та-
кія і на радзіме, у Расіі, пакуль вялікая рэ-
дкасць.

— А які з гэтых гармонікаў найбольш
даспадобы вам як выканаўцу? — запыта-
лася ў M. Слізкога.

— Гармонікі беларускіх майстроў
Красава і Вільногі. Самы любімы мой
інструмент танальнасці мі-бемоль-ма-
жор — дома. Яго заказала майстру Mіхасю
Гайдукевічу і падарыла мне на дзень
нараджэння жонка — Ванда Антонаўна.
Даражайшага падарунка ў мяне няма.

— Гармонікі для мяне, — дадаў пасля
маўчання Mіхайл Іванавіч, — жывыя істоцы.
Іду дадому — развітваюся з імі, пры-
ходжу на працу, кажу: "Добрай раніцы"!

Застаецца дадаць, што M. Слізкі і ва
універсітэце культуры стварыў ансамбль
гарманістаў "Чароўныя музыкі". Ён
актыўна працуе ў Міжнароднай камісіі па
народных традыцыйных, песнях і музыцы.
Быў удзельнікам некалькіх канферэнцый
гэтай арганізацыі.

Хутка ў БДУК адбудзеца творчы вечар
Mіхайлівна з нагоды яго 60-гадо-
вага юбілею, які Слізкі, як ветэрэн-вай-
сковец, вырашыў адзначыць 23 лютага.
Юбіляр па-ранейшаму актыўны і поўны
творчых планаў. Мяркуе вывучыць во-
пыт музея музыкі Альфрэда Мірэка ў
Маскве, волыт набыцця ім інструментаў.
А марыць M. Слізкі займець як мінімум
англійскую канторыцу, немецкі гармонік
"Хонэр" і хация бадзін з каўказскіх гармо-
нікаў — кабардзінскі, грузінскі і дагес-
танскі. Плануе таксама працягваць збор
беларускіх народных мелодый для рэпер-
туару "Чароўных музыкаў", выдаць зборнікі
ўжо сабраных ім танцевальных
мелодый і сваіх аўтарскіх песен, коль-
касць якіх у Mіхайлівна бярэцца
пад паўтары сотні.

Наталля РУСАК

Фота

Алі ТКАЧЭНКА

